

УДК 338.48

Р.С. ГРЫГАРЧУК

магістрант

Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы,
г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

*Навуковы кіраунік – Карнілюк В.Р., канд. гіст. науку,
дацэнт кафедры турызма і культурнай спадчыны
Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы*



Статья поступила 15 апреля 2020г.

ДА ПРАБЛЕМЫ ВЫЗНАЧЭННЯ ФІЛАСOFСKІХ І PSІХАЛАГІЧНЫХ АДМЕТНАСЦЯЎ НАСТАЛЬГІЧНАГА ТУРЫЗМУ

У дадзеным артыкуле даследуецца праблематыка адсутнасці ўзаемасувязі паміж psіхалагічнымі даследаваннямі па настальгіі і настальгічным турызмам. З-за гэтага вялікая частка настальгічных турыстаў не ўлічваецца. Гэта вядзе да памяшэння ролі дадзенага віду турызму. У дадзеным артыкуле прыводзіцца гісторыя і сучасныя пазіцыі psіхолагаў да настальгіі як да psіхалагічнай з'явы. У заключнай частцы артыкула аўтарамі вызначаюцца групы людзей, якія могуць адносіцца да настальгічных турыстаў.

Ключавыя слова: настальгія, настальгічны турызм, генеалагічны турызм, турызм у Беларусі.

GRIGORCHUK R.S.

Undergraduaty of the speciality «Cultural Heritage and Tourism»
Grodno State University named I. Kupala,
Grodno, Republic of Belarus

*Scientific Adviser – Kornialiuk V.G., Cand. of Hist. Sc.,
Associate Professor at the Department of Tourism and Cultural Heritage,
Grodno State University named I. Kupala*

TO THE ISSUE OF DETERMINING THE PHILOSOPHICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF NOSTALGIC TOURISM

In the article we explore the problem of the lack of relationship between psychological research on nostalgia and nostalgic tourism. Because of this, nostalgic tourists are not taken into account. This leads to a decrease in the role of this type of tourism. This article presents the history and current positions of psychologists on nostalgia as a psychological phenomenon. The final part of the article defines the groups of people who should belong to nostalgic tourists.

Keywords: nostalgia, nostalgic tourism, genealogical touris, tourim in Belarus

Нягледзячы на тое, што настальгічны турызм з'яўляецца адным з самых перспектывных напрамкаў, у сучаснай літаратуры не сфармавалася выразнага вызначэння настальгічнага турызму як з'явы. Звязана гэта, у

першую чаргу, з тым, што ў большасці краініц яго не разглядаюць адасоблена, а вызначаюць як разнавіднасць альбо этнічнага, альбо этнакультурнага турызму. У англамоўнай літаратуры паняцце «настальгічны

турызм» саудносіцца з паняццем «genealogy tourism» (генеалагічны турызм). Гэта вядзе да того, што часта рэальная колькасць настальгічных туристаў прыніжана, а ў некаторых сітуацыях іх зусім не ўлічваюць. Адсутнасць аб'ектыўнай статыстыкі прыводзіць да того, што роля настальгічнага турызму заніжаецца, а большасць праектаў яго развіцця застаюцца на пачатковай стады.

Для таго каб не заблытацца, нам неабходна прывесці канкрэтнае вызначэнне, якім мы будзем карыстацца ў нашым даследаванні. У існай літаратуры найбольш часта можна сустрэць наступныя азначэнні:

1. «Настальгічны, або этнічны турызм – падарожжа на месца свайго нараджэння ці бацькоў, свайго гістарычнага пражывання, наведванне сваякоў або вывучэнне пэўнай этнічнай групы насельніцтва (іх жыцця, асаблівасцей культуры, побыту і г.д.)» [1, с. 246].

2. «Настальгічны турызм – паездкі да месца нараджэння, юнацтва, мінулага пражывання, да месцаў свайго паходжання» [2, с. 153].

3. «Настальгічны турызм – наведванне радзімы сваіх продкаў, абумоўленае жаданнем пазнаёміцца з мясцовай культурай, нават калі культура падобная на іх уласную» [3, с. 104].

У сувязі з адрозненнямі ў вызначэнні ўстае шэраг лагічных пытанняў: «Якая матывацый павінна быць у настальгічнага турызму?», «Ці можна быць настальгія прывязана не да месца, а да часовага адрезку?», «Ці можна настальгаваць па часе і месцы, дзе і калі ты не быў?» і г.д. Таксама гэтыя вызначэнні не цалкам адпавядаюць псіхалагічнаму разуменню настальгіі. Для адказу на ўсе гэтыя пытанні і вырашэння пастаўленых проблем неабходна разабрацца ў прыродзе настальгіі, а таксама зразумець механізм яе ўзнікнення.

Калі казаць пра гісторыю настальгіі, то большасць даследчыкаў сыходзяцца ў меркаванні, што ўпершыню падобныя пачуцці апісаў Гамер у «Адысеі», галоўны герой, нягледзячы на вонкавы дабрабыт, сумуе і спрабуе вярнуцца ў Ітаку. Аднак упершыню ў навуковы абарот гэты тэрмін увёў у канцы XVII стагоддзя Ё. Хофер, гэтым тэрмінам ён апісваў паталагічныя змены ў арганізме швейцарскіх салдат і студэнтаў, якія вылечваліся пасля вяртання дадому [4, с. 6]. Але ён характарызуваў настальгію як праяву любові да свабоды і роднай краіны. У процівагу яму, амерыканскі ваенны лекар XIX стагоддзя, Т. Калхун, вызначыў настальгію як

ганебную хваробу, якая выяўляла адсутнасць мужнасці і непрагрэсіўныя адносіны да жыцця. Ён раіў для «лячэння» выкарыстоўваць «насмешкі і здзекі з боку іншых салдатаў, павелічэнне колькасці мужных маршаў і бітваў, і паляпшэнне асабістай гігіены, якая зрабіла б умовы для жыцця салдат больш сучаснымі». Згодна з ім гандляры, механікі, лодачнікі і іншыя прадстаўнікі рабочых професій пакутавалі настальгій нашмат менш, чым салдаты з сельскай мясцовасці, асабліва з фермерскіх сем'яў [5, с. 130].

Шматлікія лекары і псіхолагі XIX стагоддзя лічылі, што настальгія будзе вылечана дзякуючы ўсеагульнаму прагрэсу і развіццю медыцыны. З аднаго боку сітуацыя сапраўды змянілася, так як змянілася стаўленне да яе, яе эпідэмію ўжо не меркавалася перамагаць, а, наадварот, лічылася, што яна павінна распаўсюдзіцца як мага шырэй. Але з іншага боку прагрэс і гісторыя XX стагоддзя пагоршылі сітуацыю з настальгіем, у першую чаргу, гэта звязана з масавай перадваеннай і пасляваеннай міграцыяй, што павялічыла колькасць патэнцыйных людзей з пачуццем настальгіі, а, па-другое, з развіццём кінематографа і масавай культуры, якія, рамантызацый мінулага, паўплывалі на фармаванне ўспамінаў чалавека пра мінулае. Таксама хуткае развіццё індустрыйлізацыі і мадэрнізацыі павялічылі тэмп жыцця і, як следства, імкненне людзей да больш павольных рытмаў мінулага, пераемнасці сацыяльнай згуртаванасці і традыцый.

Доўгі час настальгія разглядалася як захворванне, але развіццё ў ХХ стагоддзі філософіі і псіхалогіі прымусіла перагледзець стаўленне да настальгіі як з'яве. Французскі філосаф А. Бергсан у сваёй кнізе «Матэрый і памяць» піша, што туга па Радзіме «можа дзейнічаць і будзе дзейнічаць, укаранячы сябе ў адчуванні сапраўднага, з якога яна запазычвае жыццёвую сілу» [6, с. 68]. Працягваючы яго ідэі, М. Хальбвакса вывеў тэзіс сацыяльнай абумоўленасці памяці і настальгіі як яе прадукту. Паводле дадзенага тэзесу ўспаміны чалавека, у тым ліку і настальгічныя, з'яўляюцца рэканструкцыяй, а не рэпрадукцыяй ранейшага вопыту, з-за гэтага аднаўляльны гістарычны ход падзеяў можа быць недакладны і суб'ектыўны, што, у сваю чаргу, вядзе да ідэалізацыі мінулага, нават пры ўмове таго, што ў той момант часу чалавеку было дрэнна [7, с. 80]. Дадзенае сцвярджэнне пацвярджае П. П. Блонскі, згодна з ім «вывучэнне плыні сапраўдных вобразаў паказала, што хоць першапачаткова

маюць тэндэнцыю узікаць вобразы адмоўна-эмацыйна моцных уражанняў, але ў сваёй плыні вобразы развіваюцца не ў непрыемныя (тады яны цымнеюць або перарываюцца), а наадварот [станоўчыя]» [8, с. 199]. У гэтым заключаецца парадокс настальгіі: чым мацней была страта, тым больш звышнамаганні па ўвекавечанні памяці пра яе, тым мацней аддаляеца мінулае, і тым больш яно падвяргаецца ідэалізацыі.

Дзякуючы розным даследаванням у ХХ стагоддзі з'явілася вялікая колькасць азначэнняў паняцця "настальгія", аднак, мы ў дадзенай працы будзем прытрымлівацца кананічнага вызначэння сучаснага тлумачальнага слоўніка:

Настальгія – балючая туга па радзіме ці мінуўшчыне, згубленаму, па сувязі з домам.

Сучасная навука працягвае даследаванне феномену настальгіі, і сёння ён разглядаецца з розных аспектаў:

1. Як спосаб палепшиць настрой. Паводле даследавання Крысціны Ірэн Батч, нягледзячы на тое, што туга ў рамках настальгіі як эмоцыя мае адмоўную канатацію, яна цягне за сабой паляпшэнне настрою, якое вынікае з пачуцця цяпла да аб'екту, месца або часу. Схільнасць да настальгіі станоўча адбіваеца на ўсіх этапах пераадолення цяжкасці. Адбываеца гэта з-за таго, што ўспаміны пра лепшыя часы станоўча адбіваюцца на рэчаіснасці [9, с. 366]. З гэтага можна зрабіць вынікову, што настальгія можа з'яўіцца ахойнай рэакцыяй чалавека на якую-небудзь цяжкасць.

2. Як спосаб павысіць сацыяльную ўзаемасувязь. Даследаванне суаўтараў 2008 года паказала, што ў выпадку, калі настальгія ўключает ўспамін пра людзей, з якімі вы былі блізкія, але не блізкія ў дадзены момант часу, то гэта пацягне за сабой неабходнасць падтрымкі сацыяльных сувязей. Таксама паводле дадзеных даследавання настальгія з'яўляеца прадуктам адсутнасці сацыяльных узаемасувязяў і адзіноты, і выконвае аднаўленчую функцыю [10, с. 1029]. Такім чынам, можна зрабіць вынікову, што настальгія праяўляеца як зваротная рэакцыя на адзіноту. Для дадзенага падыходу паказальнym будзе эксперимент праведзены групай навукоўцаў у 2014 годзе. Удзельнікам эксперименту казалі, што ім трэба будзе невялікая гутарка з іншым чалавекам. Для гэтага ім далі два крэслы, адзін для сябе, а другі для суразмоўцы. Тыя ўдзельнікі эксперименту, якія былі ўведзеныя ў настальгічны перажыванні, размяшчалі крэслы бліжэй адзін да

аднаго, чым тыя, якія такіх перажыванняў не адчувалі [11, с. 561].

3. Як спосаб забяспечыць экзістэнцыяльны сэнс. У артыкуле «Сіла мінулага: настальгія як асэнсаваны рэурс» група навукоўцаў прыйшла да выніку, што для людзей, схільных да настальгіі, яна з'яўляеца дастатковай асновай для забеспячэння сэнсу жыцця. Далейшыя даследаванні пацвердзілі гэту вынікову, а таксама дазволілі сцвярджаць, што наяўнасць настальгіі дазваляе асобе засцерагчы сябе ад экзістэнцыяльнага рызыку [12, с. 460]. Дадзенае даследаванне паказвае, што ў этнічных і сацыяльных групах, якія больш чым іншыя схільныя да настальгіі, яе існаванне і рэалізацыя з'яўляеца жыццёва неабходнай для здоровага існавання асобы. Даследчык Э. Абейту выявіў, што ў эмацыйным становішчы, хто «пазбягае пазбягаць» часцей адбівалася такія пачуцці, як любоў і давер, у адрозненні ад тых, хто пазбягае настальгічных успамінаў. Узнікненне гэтых эмоций давала магчымасці здабыць экзістэнцыяльны сэнс і надзею [13, с. 176].

4. Як спосаб забеспячэння псіхалагічнага росту і самаацэнкі. Даследаванні М. Болдуіна і М. Ландау паказалі, што людзі, схільныя да настальгіі, таксама схільныя да паводзін, забяспечвальнаму псіхалагічному росту і, як вынік, павышэнне самаацэнкі. Такі чалавек судносіць сябе з іншымі людзьмі, месцамі і нават часовымі адрезкамі. Яны хочуць даведацца больш пра тыя часы і месцы, у якіх яны ніколі не былі. Гэтыя факты станоўча ўплываюць на іх псіхалагічны дабрабыт [14, с. 413]. Гэта даследаванне паказвае, што чалавек здольны настальгаваць па тым часе і месцы, у якім ніколі не быў. Гэта даследаванне стварае сітуацыю, у якой выявіць настальгію як матыў, ў кананічным разуменні практична немагчыма. Як прыклад, чалавек, які нарадзіўся ў 90-ых гг. ХХ стагоддзя, у тэорыі, можа настальгаваць па савецкім перыяду. Паводле тэорыі сацыяльной ідэнтычнасці, прапанаванай Тайфелем і Тэрнерам, людзі спрабуюць каталігізаваць сябе і іншых у розныя сацыяльныя катэгорыі па ўзросту, полу, культуре, становішчу ў грамадстве і інш. [15, с. 39]. Удзельнікі кожнай з гэтых груп імкнутьца падтрымаваць пазітыўную ідэнтычнасць і павысіць самаацэнку, з-за параніі членаў сваёй групы, а таксама з сябрамі іншых груп [16, с. 141; 17, с. 31].

Існуе яшчэ вялікая колькасць пунктаў гледжання на настальгію як на псіхалагічную і сацыяльную з'яву, згодна з імі настальгію можна разглядаць як падман (псіхалагічная

рэакцыя, якая вядзе да скажэння гістарычных фактаў) [18, с. 239], як фізічны камфор (забеспячэнне настальгій псіхалагічнага камфорту ўплывае на камфорт фізічны) [19, с. 14], і нават ў якасці палітычнай прылады (ідэялізаванне мінулага можа быць выкарыстана як пабуджэнне да дзеянняў, якія прывядуць да сацыяльных і палітычных зменаў) [20, с. 7].

У некаторых расійскіх краініцах існуе пазіцыя, з пункту гледжання якой, настальгія разглядаецца як аснова для забеспячэння гістарычнага вопыту. Прыхільнікі гэтай ідэі аргументуюць яе тым, што гісторыя – не толькі вопыт мінулага, але і вопыт адносін мінулага з сучасніцю, і, наадварот, сапраўднага з мінульм. Аўтары суадносяць настальгію да мінулага з любою да мінулага. Згодна з Ф. Р. Анкерсміту: «Настальгія і настальгічны ўспамін паведамляе нам найбольш інтэнсіўны і найбольш сапраўдны вопыт мінулага» [21, с. 369]. Дзякуючы настальгічнаму ўспаміну прагматычнае стаўленне да мінулага замяняеца ў чалавека стаўленнем эстэтычным. Такі ўспамін ствараеца толькі дзеля самога ўспаміну. Аўтары сцвярджаюць, што «настальгічны ўспамін адрозніваеца ад звычайнага тым, што апошні ёсць мінулы вопыт, а першы – вопыт мінулага. Настальгія – не вяртанне мінулага, а туга па немагчымасці такога вяртання» [22, с. 116]. Юрый Аляксандравіч Левада адзначаў, што «колькі б людзі ні шкадавалі аб нейкім мінульм, яны жывуць сённяшнім інтэрэсамі і спадзяваннямі. Самая вострая туга па мінуламу далёка не заўсёды раўназначна імкненню туды вярнуцца. Грамадская палеміка вакол узору і установак, якія маюць месца ў гістарычным мінульм, служыць, хутчэй за ўсё, сродкам самавызначэння, самаапраўдання, размежавання і г.д. сучасных грамадскіх сіл» [23, с. 7].

Калі разглядаецца настальгію ў яе першапачатковым паняцці як тугу па радзіме, то ёй схільныя у першую чаргу, імігранты, людзі, якія па розных прычынах павінны былі пакінуць месца сваёй гістарычнай радзімы. Даследаванні, праведзеныя ў Каліфарнійскім універсітэце, паказалі, што людзі, якія пераехалі ў ЗША, нашмат часцей ўпадаюць у дэпрэсіўны стан, чым іх суічыннікі, якія пражываюць на радзіме. Як не дзіёна, але, згодна з дадзеным даследаваннем, група, якая найбольш схільна да настальгіі – маладыя людзі ва ўзросце ад 18 да 25 гадоў. Менавіта ў іх часцей за ўсё назіраюцца схільнасці да самагубства, нярво-

выя зрывы, а таксама некантралюемыя прыпадкі агрэсіі, выкліканыя настальгіяй. Настальгічныя эмоцыі, як правіла, і з'яўляюцца прычынай для аб'яднання імігрантаў у дыяспары, гэта спроба мінімізація «адрыў» ад радзімы. Аднак не трэба забывацца на тое, што настальгія ня тоесная адна стрэсавым і крызісным станам. Галоўнае адрозненне складаецца ў «расстройстве самаўспрымання сувязі са сваім мінульм, парыве пачуць сувязі са звыклым асяроддзем, як геаграфічным, так і сацыякультуральным (звычаі, мова, службовае і прафесійнае становішча, роднасныя і сяброўскія адносіны і г.д.)» [24, с. 45]. Перавага настальгічных перажыванняў у маладых людзей, асабліва ў апошняя дзесяцігоддзі, можа тлумачыцца дзвюма прычынамі. Папершае, гэта спроба збліжэння са старэйшымі пакаленнямі праз іх успамін і саўдзел у гэтых успамінах. Па-другое, творчы і прафесійны крызіс, які вядзе да расчаравання ў рэчаінсці і спробы праз настальгію вярнуцца ў бесклапотнае дзяцінства.

Каб зразумець феномен настальгіі, трэба зразумець механізмы яе ўзнікнення. Яны вельмі складаныя, бо з'яўляюцца вынікам шматфактарнага ўплыву, якія рэалізуюцца ў кожным асобным выпадку індывідуальна. Гэтыя механізмы цесна звязаны з наступствамі стрэсу з-за разрыва з ранейшым асяроддзем жыцця (людзімі, краінай, навакольным грамадствам, прыродай, грамадскім ладам, мовай і інш.) і абумоўлены псіхічным напружжаннем, якое суправаджаеца адчуваннем беззваротнасці згубленага мінулага, якое ўжо немагчыма звязаць з сучасніцю. Прычынай ўзнікнення настальгіі можа быць любая драбнюткая дэталь. У кнізе «Будучыня настальгії» прафесара Гарвардскага ўніверсітэта, С. Байом, апісаны выпадак, як пажылая пара вярнулася ў родны горад сваіх бацькоў – Кенігсберг, сучасны Калінінград. Мужчына і жанчына, гуляючы па Калінінграду, не пазнавалі яго, настолькі ён змяніўся, але спусціўшыся да ракі, іх вярнуў ў дзяцінства пах сена і дзымухаўцоў [25, с. 141]. Гэта сітуацыя паказвае, што настальгію выклікае не канкрэтнае месца або час. Гэта комплекс успамінаў, якія захаваліся ў чалавечай памяці, можа быць і скажона. Каб задаволіць настальгічную тугу трэба ўзнавіць навакольнае становішча не толькі візуальна, але і выкарыстоўваючы пахі, гукі і нават густы.

Праблема рэалізацыі настальгічных пачуццяў заключаецца ў тым, што часта

настальгуючы па людзях, якія знаходзяцца ва ўсіх кропках зямлі, цяжка сфармуляваць чаго канкрэтна хочаш і чакаеш. Гэта прыводзіць да таго, што арганізатары настальгічнага турызму павінны прадугледжваць жадання кліентаў і быць гатовымі да выканання самага вытанчанага патрабавання.

Таксама стварае праблему той факт, што настальгія некаторымі людзьмі лічыцца слабасцю і нават аброзай. Связанно гэта з tym, што ў ЗША, у эмігранцкіх колах яна пачала ўспрымацца як адрачэнне ад асабістай адказнасці, этычная і эстэтычна параза, прызнанне няправільнасці сваіх дзеянняў. Асабліва гэта выяўлена сярод людзей, якія былі вымушаны іміграваць з-за складаных асабістых і палітычных абставінаў, у іх тэма настальгіі з'яўляецца табуяванай. Ч. Майер, кажучы аб настальгіі, адзначае, што «яна таксама ставіцца з памяццю, як кітч з мастацтвам» [26, с. 37]. А М. Камму піша: «Настальгія, па сутнасці, гісторыя, вычышчаная ад віны. «Спадчына» – гэта нешта, што напаўняе нас гонарам, а не сорамам» [27, с. 115]. Аднак, на шчасце, сёння сітуацыя змяніяеца, і сярод маладых людзей настальгія пераважна мае станоўчую канатацыю.

З самага словазлучэння зразумела, што асноўны матыў настальгічнага турызму – гэта, як не дзіўна, настальгія. Таму рэзюмуючы ўсе вышэйназваныя даследаванні і погляды на настальгію нам неабходна вызначыць яе прадмет для таго, каб зразумець, як усё ж такі выглядае мэтавая аўдыторыя настальгіі і настальгічнага турызму, і паспрабаваць адказаць на пытанні, пастаўленыя ў пачатку кірунку. Што тычыцца настальгіі, найбольш удала, на наш погляд, яе вызначыла С. Бийом: «Настальгія (ад *убістос* – вяртанне дадому і *алуос* – туга) – гэта імкненне да дома, якога больш німа ці ніколі не існавала. Настальгія – пачуццё страты і зрушэння, але, акрамя таго, гэта раман з уласнай фантазіяй. Настальгічнае каханне можа выжыць толькі ў адносінах на вялікай адлегласці» [28, с. 9]. Гэта значыць настальгуючы чалавек – чалавек, які, па розных прычынах, апынуўся далёка ад аўекта сваёй настальгіі. Ён не ўкладаецца ў канкрэтныя рамкі, чалавек, які настальгіе, можа быць любога ўзросту, полу, нацыі, сацыяльнага становішча і фінансавага дастатку. Ён можа настальгаваць, як па месцы, так і па часовым адрэзку. Зацвярджэнне, якое абвяшчае, што нельга настальгаваць па месцы або часу, у якім ты не быў, на самай справе не працуе. Таксама няслушным з'яўляецца зацвярджэнне, што настальгія мо-

жа быць выклікана толькі да сваёй радзімы або радзіме нашых продкаў, напрыклад, чалавек пабываўшы ў Рыме 20 гадоў таму, можа настальгаваць па, так званай, атмасфэры Рыма. Мы можам настальгаваць па выявам, якія выкліканы нашымі старэйшымі сваякамі або нават масавай культурай. У дадзенай сітуацыі працуе эмпатыя, гэта спроба нашага саўдзелу з успамінамі іншых людзей.

Нягледзячы на доўгую гісторыю даследавання настальгіі, а таксама вялікую колькасць навуковых прац і існуючых пунктаў гледжання, вучоныя сыходзяцца ў меркаванні, што дадзены психалагічны аспект яшчэ слаба вывучаны і патрабуе больш дэталёвага вывучэння. Усе вышэйназваныя аспекты, вызначэння, прааналізаваныя намі, на наш погляд, не з'яўляюцца вычарпальнымі. Справа ў tym, што, калі выкарыстоўваць іх, то велізарная частка патэнцыйных турыстаў, якія настальгуюць, будзе адкінутая.

Калі казаць пра сучасную Беларусь, то існуе вялікая колькасць сацыяльных і этнічных груп, якія могуць па розных прычынах адчуваць настальгію да гэтай тэрыторыі. Гэта дыяспары беларусаў і іх нашчадкі, якія пражываюць у большасці краін свету, ад Расіі да Аргенціны. Гэта народы і этнасы, якія пражывалі на гэтай тэрыторыі, але павінны былі пакінуць яе па розных прычынах, такія як: татары, немцы, габрэі, палякі і многія іншыя. Гэта людзі, большая частка жыцця якіх, прыйшла на часы СССР і якія настальгуюць па Беларусі як па адной з саюзных рэспублік. Тут мы б хацелі зрабіць заўвагу, што ўсе прапанавы, якія будуць тычыцца развіцця гэтага віду турызму ў настальгуючых па СССР, гэта толькі прапанавы максімальная выкарыстоўваць сучасную беларускую рэчаіснасць, а не спроба абліціць і вярнуць эпоху СССР. Акрамя таго гэта велізарная колькасць іншых людзей, якія маюць свае ўласныя суб'ектыўныя матывы, і прадбачыць іх вельмі складана.

Спіс літаратуры

1. Кольцова, О. А. Состояние и перспективы развития ностальгического туризма в Беларуси для еврейской диаспоры / А. О. Кольцова // Беларусь в современном мире : материалы VI Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 26 апр. 2013 г. / Гомел. гос. техн. ун-т ; редкол.: В. В. Кириенко (гл. ред.) [и др.]. – Гомель, 2013. – С. 246–248.

2. Егоренков, Л. И. Введение в технологию туризма / Л.И. Егоренков. – Москва : Финансы и статистика, 2009. – 304 с.
3. Russel, D. W. Nostalgic tourism / Dale W. Russel // Journal of Travel & Tourism Marketing. – 2008. – Vol. 25, № 2. – P. 103–116.
4. Ясперс, К. Собрание сочинений по психопатологии : в 2 т. / К. Ясперс. – 2-е изд. – Москва : Издательский центр «Академия»; СПб.: «Белый Кролик», 1996. – Т.1 : Ностальгия и преступления. Бред ревности. Методы проверки интеллекта и понятие деменции. К анализу ложных восприятий – 352 с.
5. Calhoun, Th. Nostalgia as a Disease of Field Service / Th. Calhoun // Medical and Surgical Reporter. – 1864. – P. 130.
6. Бергсон, А. Творческая эволюция. Материя и память / А. Бергсон ; пер. с фр. М. А. Булгакова. – Минск : Харвест, 1999. – 1408 с.
7. Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс ; пер. с фр. С.Н. Зенкиной. – Москва : Новое издательство, 2007. – 348 с.
8. Блонский, П. П. Память и мышление / П. П. Блонский. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
9. Batcho, K. I. Nostalgia: retreat or support in difficult times? / K. I. Batcho // The American Journal of Psychology – 2013. Vol. 126, № 3. – P. 355–367.
10. Counteracting loneliness: On the restorative function of nostalgia / X. Zhou [et al.] // Psychological Science. – 2008. – Vol. 19, № 10. – P. 1023–1029.
11. The Mnemonic Mover: Nostalgia Regulates Avoidance and Approach Motivation / E. Stephan [er al.] // Emotion. – 2014. – № 14. – P. 545–561.
12. The power of the past: Nostalgia as a meaning-making resource / C. Routledge [et al.] // Memory. – 2012. – Vol. 20, № 5. – P. 452–460.
13. Baldwin, M. Exploring nostalgia's influence on psychological growth / M. Baldwin, M.J. Landau // Self and Identity. – 2014. – Vol. 13 № 2. – P. 162–177.
14. Attachment-Related Avoidance and the Social and Agentic Content of Nostalgic Memories / A.A. Abeyta [et. al] // Journal of Social and Personal Relationships. – 2015. – № 32. – P. 406–413.
15. Tajfel, H. Social Psychology of Intergroup Relations / H. Tajfel // Annual Review of Psychology. – 1982. – № 33. – P. 1–39.
16. Tajfel, H. Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations / H. Tajfel. – Waltham : Academic Press, 1978. – 328 p.
17. Taylor, D. Citizenship and social power / D. Taylor // Critical social policy. – 1989. – № 26. – P. 19–31.
18. Hook, D. Screened history: Nostalgia as defensive formation / D. Hook // Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. – 2012. – Vol. 18, № 26. – P. 225–239.
19. Tierney, J. What Is Nostalgia Good For? Quite a Bit, Research Shows / J. Tierney // The New York Times. – July 9, 2013. – P. 12–14.
20. Routledge, C. Approach With Caution: Nostalgia Is a Potent Political Agent / D. Hook // Undark Magazine. – October 31, 2017. – P. 6–7.
21. Анкерсмит, Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / Ф.Р. Анкерсмит ; пер. с англ. М. Кукарцева. – Москва : Прогресс-Традиция, 2003. – 496 с.
22. Герасимов, О. В. Ностальгия и антропологические основания исторического прошлого опыта / О. В. Герасимов // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. – 2014. – № 2. – С. 115–119.
23. Левада, Ю. А. «Человек ностальгический»: реалии и проблемы / Ю. А. Левада // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2002. – № 6. – С. 7–13.
24. Недува, А. А. Психология и психопатия ностальгии у эмигрантов / А. А. Недува // Психиатрия. – 2013. – № 2. – С. 44–47.
25. Майоров, В. Место жизни / В. Майоров // Смена. – 1993. – № 6. – С. 138–147.
26. Maier, Ch. The End of Longing? Notes Towards a History of Postwar German National Longing // Paper presented at the Berkeley Center for German and European Studies. – 1998. – 142 p.
27. Kammen, M. Mystic Chords of Memory / M. Kamen. – New-York : Vintage, 1991. – 688 p.
28. Бойм, С. Будущее ностальгии / С. Бойм ; пер. с англ. Стругача А. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019. – 840 с.

References

1. Kol'tsova A.O. Sostoianie i perspektivy razvitiia nostal'gicheskogo turizma v Belarusi dlia evreiskoi diaspory [Status and development prospects of nostalgic tourism in Belarus for the Jewish diaspora]. Belarus'

- v sovremennom mire : materialy VI Mezhdunar. nauch. konf. studentov, aspirantov i molodyykh uchenykh [Belarus in the modern world: materials of the VI Intern. scientific conference of students, graduate students and young scientists]. Gomel', 26 apr. 2013. / Gomel. gos. tekhn. un-t ; redkol.: V. V. Kirienko (gl. red.) [i dr.]. Gomel', 2013, pp. 246–248. (In Russian)
2. Egorenkov, L. I. *Vvedenie v tekhnologii turizma* [Introduction to tourism technology]. Moskva, Finansy i statistika, 2009, 304 p. (In Russian)
 3. Russel D. W. Nostalgic tourism. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 2008, Vol. 25, no. 2, pp. 103–116.
 4. Iaspers K. *Sobranie sochinений по психопатологии : в 2 т. Т.1 Ностальгия и преступления. Бред иллюзии. Методы проверки интеллекта и понятие деменции. К анализу ложных воспоминаний* [Collected Works on Psychopathology. Vol. 1. Nostalgia and crime. The delirium of jealousy. Intelligence testing methods and the concept of dementia. To the analysis of false perceptions]. Moskva, Izdatel'skii tsentr «Akademiia», Saint Petersburg, «Belyi Krolik», 1996. (In Russian)
 5. Calhoun Th. Nostalgia as a Disease of Field Service. *Medical and Surgical Reporter*, 1864, 10 of Febrary, p. 130.
 6. Bergson A. *Tvorcheskaia evoliutsiia. Materiia i pamiat'* [Creative evolution. Matter and memory]. Minsk, Kharvest, 1999, 1408 p. (In Russian)
 7. Halbwachs M. *Sotsial'nye ramki pamiat'* [Social memory framework] Moskva, Novoe izdatel'stvo, 2007, 348 p. (In Russian)
 8. Blonskii, P.P. *Pamiat' i myshlenie* [Memory and thinking]. Saint Petersburg, Piter, 2001, 288 p.
 9. Batcho K.I. Nostalgia: retreat or support in difficult times? *The American Journal of Psychology*, 2013, Vol. 126, no. 3, pp. 355–367.
 10. Xinyue Zhou, Constantine Sedikides, Tim Wildschut, Ding-Guo Gao. Counteracting loneliness: On the restorative function of nostalgia. *Psychological Science*, 2008, Vol. 19, no. 10, pp. 1023–1029.
 11. Elena Stephan, Tim Wildschut, Constantine Sedikides, Xinyue Zhou, Wuming He, Clay Routledge, Wing-Yee Cheung, Ad Vingerhoets. The Mnemonic Mover: Nostalgia Regulates Avoidance and Approach Motivation. *Emotion*, 2014, Vol. 14, no. 3, pp. 545–561.
 12. Clay Routledge, Tim Wildschut, Constantine Sedikides, Jacob Juhl, Jamie Arndt. Memory, Vol. 20, no. 5, pp. 452–460.
 13. Baldwin M., Landau M.J. Exploring nostalgia's influence on psychological growth. *Self and Identity*, 2014, Vol. 13, no. 2, pp. 162–177.
 14. Andrew A. Abeyta, Clay Routledge, Christina Roylance, Tim Wildschut, Constantine Sedikides. Attachment-Related Avoidance and the Social and Agentic Content of Nostalgic Memories. *Journal of Social and Personal Relationships*, 2015, vol. 32, pp. 406–413.
 15. Tajfel H. Social Psychology of Intergroup Relations. *Annual Review of Psychology*, 1982, vol. 33, pp. 1–39.
 16. Tajfel H. Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations. Waltham, Academic Press, 1978, 328 p.
 17. Taylor D. Citizenship and social power. *Critical social policy*, 1989, vol. 26, pp. 19–31.
 18. Hook D. Screened history: Nostalgia as defensive formation. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 2012, Vol. 18, no. 26, pp. 225–239.
 19. Tierney J. What Is Nostalgia Good For? Quite a Bit, Research Shows. *The New York Times*, 9 jf July, 2013, pp. 12–14.
 20. Routledge C. Approach With Caution: Nostalgia Is a Potent Political Agent. *Undark Magazine*, 31 of October, 2017, pp. 6–7.
 21. Ankersmit F. R. *Istoriia i tropologiia: vzlet i padenie metafore* [History and tropology. The rise and fall of metaphor]. Moskva, Progress-Traditsiiia, 2003, 496 p. (In Russian)
 22. Gerasimov O.V. *Nostal'giia i antropologicheskie osnovaniia istoricheskogo proshlogo opyta* [Nostalgia and anthropological foundations of the historical past experience]. *XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastroiashchego* [XXI century: results of the past and problems of the present], 2014, vol. 2, pp. 115–119. (In Russian)
 23. Levada Iu.A. «*Chelovek nostal'gicheskii*»: realii i problemy [«Nostalgic man»: realities and problems]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny* [Public Opinion Monitoring: Economic and Social Change], 2002, vol. 6, pp 7–13. (In Russian)
 24. Neduv A.A. *Psikhologija i psikhopatiia nostal'gii u emigrantov* [Psychology and psychopathy of nostalgia in emigrants].

- Psichatriia* [Psychiatry], 2013, vol. 2, pp. 44–47. (In Russian)
25. Maiorov V. *Mesto zhizni* [Place of life]. *Smena* [Change], 1993, vol. 6, pp. 138–147. (In Russian)
26. Maier Ch. The End of Longing? Notes Towards a History of Postwar German National Longing. Paper presented at the Berkeley Center for German and European Studies, 1998, 142 p.
27. Kammen M. *Mystic Chords of Memory*. New-York, Vintage, 1991, 688 p.
28. Boim S. *Budushchee nostal'gii* [The future of nostalgia]. Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2019, 840 p. (In Russian)

Received 15 April 2020